

# **Рэактыўная сістэма залпавага агню «Паланэз»/ракетны комплекс «Паланэз-М»**

## **Рэактыўная сістэма залпавага агню «Паланэз»/ракетны комплекс «Паланэз-М»**

Сістэма «Паланэз»/«Паланэз-М» уключае ў сябе баявую машыну, машыну баявога кіравання, транспартна-падстаўку машыну і ракеты рознага прызначэння ў транспартна-пускавых кантэйнерах.

Баявая машына ўяўляе сабой пускавую ўстаноўку для васьмі 301-мм ракет А200/А300 на шасі МЗКЦ 7930.

Устаноўленая ў машыне баявога кіравання апаратура забяспечвае сувязь з баявымі, транспартна-зараджальнымі і каманднымі машынамі на адлегласці да 10 кіламетраў у руху і да 30 на стаянцы. Баявы разлік з чатырох чалавек можа бесперапынна працаваць да 48 гадзін.

Баявая частка адлучаецца, сістэма навядзення камбінаваная – інерцыяльная са спадарожнікавай карэкцыяй (GPS). Кругавое верагоднае адхіленне (КВА) баявой часткі на максімальнай далёкасці ад 30 да 50 м. Залп з васьмі ракет па васьмі розных мэтам можа быць выраблены за 50 секунд, падчас падрыхтоўкі да залпу – 8 хвілін.



Найменне	«Паланэз»	«Паланэз-М»
Далёкасць стральбы, км: • максімальная • мінімальна	• 200 • 50	• 290 • 120
Максімальную колькасць якіх пабіваюць мэтай залпам адной БМ, шт.	8	8
Участак размяшчэння 8 розных мэтай, забіваных адным залпам, км	10x10	20x20
Колькасць пускавых кантэйнераў, шт.	8	8
Колькасць ракет ў адным боекамплекце, шт.	48 ( в 12-ці КПК)	48 ( в 12-ці КПК)
Склад дывізіёна, шт. • БМ • ТЗМ • МБУ	• 6 • 3 • 4	• 6 • 3 • 4

### **Баявая машына «Паланэз БМ»/ «Паланэз-М БМ»**

Інфармацыя пра баявую машыну “Паланэз БМ» / «Паланэз-М БМ» хутка будзе дададзена.

## [Транспартна-зарадная машына «Паланэз ТЗМ» / «Паланэз-М ТЗМ»](#)

Інфармацыя пра транспартна-зарадную машыну «Паланэз ТЗМ» / «Паланэз-М ТЗМ» хутка будзе дададзена.

## [Машына баявога кіравання «Паланэз МБУ» / «Паланэз-М МБУ»](#)

Інфармацыя пра машыну баявога кіравання «Паланэз МБУ» / «Паланэз-М МБУ» хутка будзе дададзена.

## [Камплект пускавых кантэйнераў \(КПК\)](#)

Інфармацыя пра комплект пускавых кантэйнераў (КПК) хутка будзе дададзена.

## [Ракеты](#)

Інфармацыя пра ракеты хутка будзе дададзена.

[Home](#) - - [Каталог](#) - - Рэактыўная сістэма залпавага агню «Паланэз»/ракетны комплекс «Паланэз-М»